

Выпісывайце і чытайце сваю водную часоп'сь!

Гэтымі днімі канчаецца траці год выданьня нашай газэты і пачынаецца чацьвёрты. Да новага году будзе каля 700 нумароў.

За гэты пэрыяд часу газэта не- валькі разоў мяняла свой фармат ад меншага да большага, пакуль дайшла да звычайнага газэтнага фармату.

На старонках нашай газэты адбівалася, як у лютэрку, жыцьцё Савецкай Беларусі, штодзённае жыцьцё нашай будзеншчыны, нашых урачыстасцяў. Адбіваліся думкі рабочых і сялян ва ўсіх сваіх праявах, у размаітай сваёй многаграннасці бяз утадкі: бывалі часы, калі роспач панавала на старонках нашай часопісі. Гэта было тады, калі Чырвоная армія варочылася з пад Варшавы пасля свайго ияўдачнага падходу. Потым начало жыцьцё патроўкі ўваходзіць у рамкі мірнага будаўніцтва і гэта таксама фіксіравалася штодня ў нашай газэце.

Балі мы возьмем тоўсты камплект «Савецкай Беларусі», дык пабачымі праўдзівую чырвоную летапісь нашага краю за апошнія тры гады рэвалюцыю, ды на толькі нашага краю, але ўсей РСФСР. Наша часопіс адклікалася таксама па ўсе замежнай падзеі.

У этом кірунку болей мейсцо аددавалі рабоча-прафэсіянальному руху ў буржуазных дзяржавах, барацьбе рабочых проціў капиталістаў-фабрыкантаў за лепшае жыцьцё быцьцё. Таксама была звернута належная ўвага і на ўсясьветную палітыку.

На старонках роднай газэты адбівалася кроніка нашага культурнага жыцьця: тэатр, школы, брытыка нашай літаратуры і т. д.

Шмат увагі было звернута на жыцьцё нашай глухой вёскі. Яе патрэбы новай штодзёншчыны, барацьба з цэнрай, з забабонамі, наладжанне энэргічных савецкіх апарату па вёсках і валасьцёх і г. д. былі тым фундамантам, на якім будаваўся будынак нашых марксісткіх съветаглядаў.

Карэспандэнцы з месц пісалі нам мазольныя, запрацаваныя рукі рабочых і сялян аб выбарах у Са-

веты, харчова падатковай кампаніі. Пісалі шчыра і проста, і заўсёды рэдакцыя з вялікім замілаваннем друкавала гэтыя матар'ялы з нашых глухіх куткоў.

Апрача гэтага газэта наша служыла школай для новых пісьменнікаў і паэтаў, якіх мы тэксама ахвотна друкавалі. Выгадаваўся на старонках нашай газэты цэлы кадр маладых чырвоных журналістаў, тэхнічных работнікаў, якіх нам раней бракавала. Працавалі ў нашай газэце і старыя беларускія пісьменнікі.

Для гісторыкаў нашага краю за апошнія тры гады наша газэта можа служыць узьдзячным матар'ялам па розных галінах жыцьця: наша барацьба з рознымі ворагамі Савецкай, улады, эканоміка, культура, этапы раззвіцця Савецкага будаўніцтва і г. д..

Так, працы было паложана шмат. Аб тым, колькі труднасьцяў работнікі нашай газэты перажылі, на шляху сваёй працы, на будзені гварьшы. Няхай гэта застанецца нашай закуліснай справай.

Наша газэта ў роднай мове ўвесь час будзіла грамадзянскую думку і здабыла сярод тутэйшай інтэлігенцыі (галоўным чынам, сярод настаўнікаў і студэнтства) шмат прыхильнікаў.

Наша газэта, хоць і распаўсюджываецца па ўсіх валасьцёх і вёсках, аднаў, яшчэ не мае таго вядомага і пераважнага кадру чытачоў, якіх бы хацелася мець. Але гэтаму Савецкай ўладе палажыла аснову ў нашых ніжэйшых, сярэдніх і вышэйшых школах. Мы можам з пэўнасцю сказаць, што будучына за намі.

Большасць нашых чытачоў—нашя моладзь. Ня будзем чакаць ад старога пакалення, якое выгадавалася на чужых культурах, вядомага прыхілу да нас. Старое пакаленіе нам і не патрэбна, бо вічога асобнага для савецкага будаўніцтва ад яго чакаць вельга. Мы імкнёмся ў нашу новае жыцьцё Савецкай Рэспублікі Беларусі з новымі сувежымі сіламі!

І вось да нашай Моладаі мы і звязртаемся:

Падпісывайцесь на нашу адзінную газэту на роднай мове—на «Савецкую Беларусь»!

Падтрымлівайце свой рабоча-сялянскі орган!

Няхай у кожнай вёсцы красуецца роднае, свая газэта!

Кожны пісьменны ў вёсцы павінен мець за сівяты абавязак чытаць сваю «Савецкую Беларусь» на граматным сялянам. Гэта найлепшы спосаб барацьбы праціў п'янства, праціў цемры шаптоноўскіх і папоўскіх забабонаў.

Няхай кожны граматны сялянін піша, як можа, усвою родную газэту—будзем ахвотна друкаваць!

Пішыце аб усім, што дзеецца. Усе факты з вясковага жыцьця будуть выкарыстаны рэдакцыяй на Вашу-жа карысыць!

Наша газэта за трохгадовы пэрыяд яе існавання зьяўлялася адным з лепшых фактараў нашай калектыўнай, культурнай працы. Вашымі карэспандэнцыямі Вы павялічыце калектыўную чыннасць роднага друку і павысіце яго каштоўнасць!

Друкаванае слова на роднай мове мае вілікую сілу.

Друкаванае слова ёсьць я меншая сіла за волава і жалеза ў бітвах. Друкаванае слова будзіць думкі мас, раззвівае сівядомасць людзей і кліча цэлыя народы да лепшага жыцьця.

Друкаванае слова зяднае людзей у адну цэльную грамаду, у вялічэвную камунікацыйную сім'ю, дзе людзі захопліваюцца аднымі ідэямі, аднымі марамі і чарпаюць энэргію да павага будаўніцтва.

Шануйце сваё друкаванае слова! Усе, ўсе прымайце ўдзел у яго раззвіцці, у яго творчасці!

Усе, усе гартуйце сваё друкаванае слова на гарне Рэвалюцыі, на палымі камуністычнай, стадёвой думцы!

Падпісывайцесь на газэту! Распаўсюдживайце яе паміж сябрамі!

Чытайце «Савецкую Беларусь» на пісьменным сялянам!

Усе, усе прымайце гарачы ўдзел у нашым культурно-камуністычным друку!

З. В.